




(1930 – 1984)

*Беларусь! Зялёная, залатая!
Край мой светлы, што выпіў
мора пакут!
Да апошняй бярозы
бласлаўляю
Светлы дзень, калі нарадзіўся
тут.*

Уладзімір Карамок



*Што мне да кінутых храмаў Мая,
Калі жывуць легенды ў народзе,
Калі на выспах глухіх адкрываю
Крокі мінуўшых тысячагодзяй...
А я ў народ мой заўсёды веру,
І для яго, як вопытны кормиšчык,
Адкрыю найлепшую ў свеце Амерыку
(Вёску Амерыку, што пад Оршай).*

Уладзімір Караткевіч

Нарадзіўся Уладзімір Сямёнаўіч Караткевіч 26
лістапада 1930г.




Бацькі. 1916г. Ориша

Сям' інтэлігента

Сямён Цімафеевіч Караткевіч – бацька Уладзіміра, паходзіў са старадаўняга шляхецкага роду, які меў герб “Корвін”. Род пачынаўся ў першым пакаленні з Данілы, які ў 1546г. Стаяў уладальнікам земляў у Раманаўшчыне і Лятаўшчыне Рэчыцкага павета. У 2-ой палове XIX ст. род збяднеў.

Надзея Васільеўна Караткевіч (у дзявоцтве Грынкевіч), маці пісьменніка, паходзіла са старадаўняга шляхецкага роду. Рана засталася сіратай. У 1911 годзе закончыла Марыінскую гімназію ў Магілёве. Нарадзіла траіх дзяцей: Валерыя (1818), Наталлю (1922), Уладзіміра (1930).

1913г. Сёстры Грынкевіч
Яўгенія Васільеўна, Надзея
Васільеўна (маці У.
Караткевіча) і Ганна
Сцяпанаўна





Васіль Юллянавіч Грынкевіч – дзед Уладзіміра Караткевіча. Нарадзіўся ў сям’і праваслаўнага святара. Быў цудоўным апавядальнікам. Значна паўплываў на светапогляд будучага пісьменніка. Дзедавы апавяданні пра Крычаўскае паўстанне 1743 – 1744 гг., пра вужынную каралеву, пра лебядзіны скіт, пра явар і каліну (мужа і жонку), пра звон, які патануў, пра горад на дне возера і іншыя сталі крыніцай для многіх твораў У. Караткевіча.

Пісьменнік згадваў, што праз дзеда ён палюбіў гісторыю і прыроду, што гэта быў чалавек “уладны, разумны і з’едлівы”, які “валодаў нязменнай духоўнай і фізічнай сілай, бязмежнай энергіяй і азартам”.

Васіль Грынкевіч стаў прататыпам Данілы Загорскага-Вежы ў рамане “Каласы пад сярпом тваім”.


The background features a dark, silhouetted forest line against a hazy, light sky. In the foreground, there is a dark, textured area that appears to be a field or a dense thicket of low-lying vegetation.

Заяц варыць піва



*Ориша! Невялікі гарадок на беразе Дняпра. Зялёныя вуліцы,
рэшткі валоў замчышча, гудкі далёкіх цягнікоў і блізкіх
параходаў, дубовыя лясы па берагах Дняпра. Дзе б ні быў У.
Караткевіч, Ориша была з ім.*

Ужо ў трэці з паловаю гады Валодзя чытаў самастойна. “Пісаць (а спачатку “бубніць”) вершины пачаў год у шэсць, але, на ішчасце, хутка кінуў гэты занятиак. Трохі пазней спрабаваў пісаць апавяданні, прычым абвязкова іх ілюстраваў... Таленты выяўляў розныя : і маляваў, і ў музычную школу хадзіў (причым абсолютны слых спалучаўся ўва мне з такой жа абсолютнай ляноматай), але ўсе гэтыя таленты пайшли тунна”.



З сястрой Наталляй.
1937г.



Валодзя Караткевіч.
1940г.



1949г.

У свае 14 гадоў Валодзя меў літаральна энцыклапедычныя веды па літаратуры і гісторыі. У гэты час, калі бібліятэкі былі амаль што пустыя (1945 год), вы маглі атрымаць усе неабходныя даведкі ў яго... З усіх школьных прадметаў У. Караткевіч найбольш любіў літаратуру і гісторыю. Гэтая любоў прадвызначыла далейшы лёс юнака.






1952г.
Студэнт 3-
яга курса
Кіеўскага
дзяржсаўнага
універсітэта
імя Шаўчэнкі

1954г.
Студэнт
пятаага курса.





Маскоўскі перыяд жыцця і творчасці У.Караткевіча (1958-1962гг.)

- вучоба на Вышэйших літаратурных курсах;
- вучоба на курсах сцэнарыстаў.

✓ Верши “Скарэна пакідае радзіму”, “Вадарод”, “Дзяўчына пад дажджом”
✓ Цыкл вершаў, прысвечаных Н.Молевай, выкладчыцы гісторыі мастацтва
✓ Раман “Нельга забыць” (“Леаніды не вернуцца да Зямлі”)
✓ 7 жніўня 1959 года(як сцвярджае У.Караткевіч) узнякла задума напісаць раман, прысвечаны паўстанню 1863-1864гг. Да рэалізацыі задуманага пісьменнік прыступіў у 1962годзе, вярнуўшыся з вучобы на радзіму.

Вялікі сын вялікага
народа.

Перша адкрыўальная нік
многіх тэматычных
пластоў у нашай
нацыянальнай
літаратуры. Выдатны
мастак слова і не

менш выдатны
гісторык. Фатограф-
прафесіянал.


Непераўзыдзены
жартаўнік, душа
многіх і многіх
кампаній, вечарынак,
сябрын. Эрудыт, якіх





*Помнік Уладзіміру Карапкевічу
у Орши*

*Бог пайшоў. Жыцё ідзе пад кручу.
Але йдзі і не губляй спакой.
Ёсць замест прыватнай неўміручасці —
Бессмяротнасць нацыі тваёй.*



*Адное засталося – сіла зброї.
Адное засталося – песні гневу.*



“...амаль у кожнага мастака ... мы знаходзім адзін цэнтр, зредку некалькі, але заўсёды няшмат, каля якіх групуюцца ўсе яго творы: гэтыя апошнія ўяўляюць сабой як бы спробы выказаць нейкую пакутлівую думку, і калі яна нарэшице выказваеца, з'яўляеца твор, сагрэты вышэйшай любоўю мастака, сэрица і думка якога імкнуцца да яго з нястрыманай сілай”. (В.Розанаў, рускі вучоны)




*У сям'ї пісьменніка
захавалася паданне пра
Тамаша Грыневіча
(сваяка з матчынага
боку), які ўдзельнічаў у
паўстанні 1863-1864
гадоў. Паўстанцы, якімі
ён кіраваў, былі разбіты,
а іх камандзіра
расстралялі ў Рагачове
на загадзе Мураўёва.*



“Задума (напісаць раман “Каласы пад сярпом тваім) з’явілася яшчэ тады, калі я быў студэнтам Кіеўскага ўніверсітэта. Замест таго каб хадзіць на лекцыі, - сядзеў у бібліятэцы над старымі кнігамі. Паступова перад маймі вачыма прываблівыя постаці маіх продкаў – мужных, свабодалюбівых людзей. І сярод іх – паўстанцы 1863 года, якія не шкадавалі жыцця, змагаючыся за “вашу і нашу свабоду”. А потым дзядзька паказаў мне на Дняпры мясціны, дзе адбываліся тыя падзеі. Руіны гаўптахты, дзе расстрэльвалі людзей, і конскія могілкі, дзе іх потым закопвалі. Паступова ў мяне расло жаданне расказаць ад іх подзвігу, зберагчы памяць”.

З інтэрв’ю Уладзіміра Караткевіча вядомаму даследчыку беларускай літаратуры А.Мальдзісу ў 1967г.



Трэці нумар “Мужыцкай праўды”

N

MUZYCRAJA PRAUDA

Dziesiątki

Żywuczy pad rądom maskouskim kożny wiedaje szto
jon nas abdziraje i hłumio; tho mało chto dobre padumau
czy można ad jego spadkiewaci sia czecho leh dla nas, abo
dla dzieciej naszych. Ja dzieciuki lepsz znajęcy ad was
uzdumau napisici piśno, takie wiadomości, co
waszało. Dla toho czytaj eż u wahaju, a jak pieręczytaſe
cie dawajecie da drobnoj wioski.

Czelawiek to takuji mre naturu, szto albo niezoho nie wiedaje i niezoho mieci nie chocze, albo kai dawiedajac sis, to chocze zrazumieci lobre i daszci tisieko szto jemu nalezyt' nieslo wielsikaja prauda. Ot jeszczes nie dauno hawaryli naszyje, szto jeny stworeny dla toho, kab sluzylu paniszczynu i byli niewolnikami, a hawaryli dla toho szto niezoho niewiedziali i niez ho mieci niechacieli, — a czy sie hodnia hetak skazuc, kab uze wiedajec mnicho i mnicho chocze? Siehodniu usia uze pafazumieli, usie uze muzyki tałkujud, szto Boh sworyu czelawieka kab jen karyatowani woleniu... — Heto prawo szto narod robic sia razumiejszym, wychodzic ad samoho Boha, a chto jemu schozce spraculaci si, fabo albo sam Boh albo narod pa pryzku poskomu ziemloju zmieszae!

Wy Dziaciuki pełnie wielmi ciekawije skulże heto narod tak parazumnie? Ja wam skażu skul heto.

Kali Prencuz pad Swi stopolem zauasim pabiu maskaln, to dla teho, kiel maskal nie mieu sily i hroszy, prykazau narodowi daci wolnosć, niebraci rekrutou i wielikich padatkov. Maskal zhadzu sia na heto, bo dumau szto narod durny i parapsic jeho aszukaci. Jon to chacieu adno piezmenie niawolu, no bacer u wielmu aszukau sia, bo chacieu nam rad maskouski niczoho u szesc let nie zrawiu, no my jak paczuli szto i muzyk moze byc wolny, tak paczali pytaci sia u ludziej razumuniejszych i talkawaci pamież sabuju, aż zrazumieli szto to wolnosć znaczy. Ot skul heto uzialo sia szto narod parazumieniu. My siehodnia usie uże wiedajem, szto czefawiek wolny heto kiali majes kusok swajej ziemi, za katoru ani czynsu i abroku nie placieć, ani panszczyzny nie slużyć, — kiali placić małyje padatki i to nie na carskiej stajni, i siarni i kurwy, a na psatrebu os-

kało narođu, kai' nie idzie u rekruty ezort wiedaje hdzie, a idzie baranici swaho kraju tądy tolko, kai' jaki niepryjaciel nadydzie. — kai' robię usiąko szto sp. dabaje i szto nie kryudzie bliźniaho i chwały boskiej, — i kai' wyznaje zuju wieru jakuji wyznawali jeno bački, dziedzi i pradziedzy. Ot szto wolność zaaczyć. Sighodnia to rząd maskouški nas nie stumanił, bo my siebie nie takije durnyje jak byli upiered i pažnali, szto nam z manichwestow carskich a wolności patreba.

Maskal to chity, ion to Dziciuki choeze kab nie dacie
niezobu, a narod dumien szto we maje usio jak nalezye.
Nie mieryszy siedziecie chacia z hetaho a jeho chitrosci.
Dwa roki uze tamu, kai jezerec nijakich manichwestow a
wolnosci nie abjaulali narod u Piecierlurku. Maskwie i
pa celoj Rassie paczau wielmi kryczaci szto kai rjad nie
dase jemu wolnosci, to ion celszni bramadaj u 18 Fewrals
zbunotoje sia, tahdy Car baczu ztajau sia i wieleu Senata-
wi zjechscia, a narodowi al jasnic szto u Piecicie wolnosci
dastanie. Narod durny pawieren da i razyszou sia, a Car
z Senatom patalkawauszy, jak p'isula trewoha, tak i akja-
wju u miejscu wolnosci manichwest, a u manichwescie
przakazywaje muzykem sluzig da czesu paftszychnu pa
staromu, a pa nowomu zaptacze bolsz trroszej u kaznui na
pisarom, posrednikom, da i szott ich wiedaje na szto. Su-
dzieciec ciepter sami czuz nie aszukiwajuc niss?

No nie na douho zdase i m' kruzielstwo, bo jak ja kazau my uze paznali szto nam nie manichweston a wolneczi patreba - i to wolneczi nie takoj jakuji ham Car schocze dac, no jakuji my sami muzyki pamiecz saboju zrobimo. A dla toho Dzianciuk kah, nicto was nie moh aszukaci, ciepier uze takuicze pamiecz saboju jakoj wam wolneczi patrela i jakim adre sposobem muzyk jeju dastać moze. Tolko Dzianciuk śmiejo, bo z nami kah i prauda, a kalli my z Bohom to z nami wajacwi trudno bo boska moc wielka a nerudu mnogo.

Tak z hejtaho pisma i widnoszto nema czebo ždaci ad nikoho, bo tej tolko znie chto macieje. Tak siejelež Dzisieciuk jak przyjdzie psara pouczeniu rukou -nie szkadowanie prasy -kab i muły byc czelawskiem wolnym, jak je na calisku świeci. Boh nam dana może!!

Jesko heroldar z pod Wilki-



Калінава

Кастусь Каліноўскі
1838-1864



Сімвал паўстання



Пётра Сергіевіч. "Кастусь Каліноўскі сярод паўстанцаў 1863 г." (1955)



П.Сергіевіч. К.Каліноўскі і В. Урублеўскі сярод паўстанцаў. 1959г.



Параненые паўстанцы каля Мінска. 1863 г.

Гістрыя ёсць настаўніца жыцця.

Старожытныя рымляне



*Парадкі Мураўёва
Канец XIX ст.*


Студзень 1959г. Мінск. М.С.Хрушчоў: “...чым хутчэй усе будзем гаварыць па-руску, тым хутчэй пабудуем камунізм”.

- Звужаецца сфера ўжывання беларускай мовы;
- выкладанне ў школах, асабліва гарадскіх, пераводзіцца на рускую мову;
- змяншаецца колькасць беларускамоўных кніг і газет;
- любыя адхіленні ад афіцыйна вызначаных пастановоў ў мастацкіх творах, у кіно і тэатры падлягалі разбору ў партыйных органах і асуджэнню.



А.Салжаніцын, звяртаючыся да інтэлігенцыі, да моладзі, да ўсіх суайчыннікаў незадоўга да арышту і высылкі з краіны: *“Мы так безнадзеяна расчалавечыліся, што за сённяшнюю сціплую кармушку аддадзім усе прынцыпы, душу сваю, усе намаганні наших продкаў, усе магчымасці для нашчадкаў – толькі б не парушыць свайго лядашчага існавання. Не засталося ў нас ні цвёрдасці, ні годнасці, ні сардэчнага жару...”* (“К чemu стадам дары свободы?” А.С.Пушкін)

*“Вялікую і святую справу трэба
рабіць з адкрытым забралам”.*



1965г. – 1-ая публікацыя рамана на старонках часопіса “Полымя”. Супраць станоўчай рэцэнзіі А.Мальдзіса – разгромны артыкул крытыка Я.Герцовіча. Асобнай кнігай “Каласы...” выйшлі толькі праз тры гады, хоць афіцыйна не былі забаронены.

**“Пастараўся заплаціць гэтай кнігай
доўг Дняпру, людзям паўстання
1863 года, Беларусі ”.**

У.Караткевіч

